

НА РАДЗІМЕ ДЭПУТАТА

Гэты дзень надоўга запомніцца калгаснікам калгасаў «VIII с'езд Совету» і «Парыжская Комуна», Веравойшанскага сельсовета. 9 мая на перадыборчы сход да калгаснікаў прыехаў іх знаменны аймак, выконваючы абавязкі старшын ЦВК ВССР і намеснік старшын Прэзідыума Вярхоўнага Савета СССР Н. Я. Наталевіч.

Гэта быў незвычайны сход, поўны радаснага хвалявання і ўдому. Прышлі старыя калгаснікі і калгасніцы, моладзь, жалчаныя з грудзін дзецьмі. Усяго прысутнічала каля 300 чал.

Сямы стары калгаснік моцна паціснуў руку вышэйшаму з машыны тав. Наталевічу, проста прывітаў яго.

— Добры дзень, Нікіфар Якаўлевіч.

Тав. Наталевіч выступіў на сходзе з прамовай аб задачах калгаснага сельскага ў сувязі з выбарамі ў Вярхоўны Савет ВССР.

Потым першым папрасіў слова стары Якаў Дамітравіч Наталевіч. Ён унёс прапанову:

— Вылучыць першым кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета ВССР вядомага правядара народаў Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

Усе калгаснікі сустрэлі гэтую прапанову з вельмі вялікім удумам. Лес рук узняўся за таго, хто забяспечыў калгаснаму сялянству радаснае і шчаслівае жыццё, за таварыша Сталіна.

Старшыня калгаса «VIII с'езд Совету» тав. Маскалёў унёс прапанову вылучыць у дэпутаты Вярхоўнага Савета ВССР бліжэйшых саратнікаў таварыша Сталіна, безавачна аднаго з іх — таварыша Іосіфа Вісарыявіча Сталіна.

Далей выступіла настаўніца тав. Сымкі.

— Уношу прапанову, — сказала яна, — вылучыць кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета ВССР наркома абароны, жалезнага палкаводца Чырвонай Арміі Клімента Ефрэмавіча Варашылава.

Бурным апладысмантам і прывітаннімі вітанімі ў гонар таварыша Варашылава сустрэў сход гэтую прапанову. З таго-жа аднадушна была прынята прапанова аб вылучэнні кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета ВССР слаўнага сталінскага саратніка — таварыша І. М. Кагановіча.

Адначасна, пад дружныя апладысменты сход прыняў прапанову калгаснікаў В. Вялюкова, П. Сухадольскага, Марці Навіцкага аб вылучэнні кандыдатам у дэпутаты т. А. А. Волжана, А. М. Лявонкіна, А. Ф. Кавалёва і дэпутата Вярхоўнага Савета СССР Д. Я. Навіцкага.

Потым калгаснік Іосіф Трушко ўнёс прапанову вылучыць кандыдатам у дэпутаты знамага земляка калгаснікаў-веравойшанцаў, Нікіфара Якаўлевіча Наталевіча.

З вялікім удумам галасавалі калгаснікі за гэтую прапанову. Галасавалі ўсе, як адзін, з радасцю і гордасцю за нашу краіну, за вялікую партыю большыкоў, за любімага правядара працоўных таварыша Сталіна, які вырашціў такіх смяю намай магутнай радзімы.

У прынятай рэзалюцыі калгаснікі запэўняюць партыю большыкоў і таварыша Сталіна: мы ўсе, як адзін, аддаём свае галасы за кандыдатаў сталінскага блока калгаснікаў і беспартыйных, яшчэ мацней згуртуемся вакол слаўнай партыі Леніна — Сталіна.

М. С. ЗЯРНІЦІ.

Орша.

У АТМАСФЕРЫ СЯМЕЙНАСІ

Беларуская база Саюзкультгандлю снабжае культатарамі ўсе гандлёвыя арганізацыі ВССР. Яна мае ўсе магчымасці нармальна і бесперапынна задавальняць урастаючы попит драцоўных на культатары.

Аднак дрэнная практыка кіраўніцтва дырэктара базы Нісенбаума прывяла гэту ўстаноў да пажыгана гаспадарчага і фінансавата становішча. Замест заплачаных на 1937 год 240 тыс. рублёў прыбытку, база атрымала 40 тыс. рублёў страт. Дабітorskая залычанасць базы вырасла за 1937 год на 133 тыс. рублёў, з якіх 62 тыс. нават не пацверджалася дэбётары.

Самаснабжанне, продаж дафіцэтных тавараў па зніжэнню шырока практычэцца на базе. Летам 1937 года Нісенбаум раздаў сваім знаёмым 30 валамашынаў.

У апарнае баць пануе атмасфера рэжымі і падальства. Штодзённай рэжымі Нісенбаум раздэ сваім падліхам буйна грамавыя сумы. Так, планавік Эфрамскі на падставе даведкі аб хвароне ал. 1932 года атрымала «на лярвенне» 500 рублёў.

Крытыкі Нісенбаум не далускае. На тых, хто прабую выступіць супроць яго, ён навідавацца з нахабнай лаянкай і пагрозамі «скруціць у барані роў». Калі гэта не дапамагае, ён зваліае «непаслухмянага» работніка на «скарочаны штат», або пад імям прадломам. Так былі зроблены за апошні час кіраўнік шпальна-канцэлярскай групы Рэіч, галоўбух Гохман, загадчык базы Мінкоў, маладая спецыялістка Гарбунова, кіраўнік аддэла культатаруў Рэвік.

Даволі сказаць, што за адзін толькі год на базе змянілася 49 работнікаў. Не так даўно Нісенбаум звольніў з работ малодзую совецкую спецыялістку, кончыўшую ў 1936 годзе Інстытут совскага гандлю — тав. Зайчын, якая асмелілася ўспрымаць у набыгавенне і ў газэце «Советская торговля» асцятчыва на базе.

Пара Наркамгандлю запікавіцца работай рэспубліканскай базы Саюзкультгандлю і адраваць яе кіраўніцтва.

Гр. АЛЬПЕРСВІЧ.

ПЕРШЫЯ ВЫНІКІ ВЫБАРАУ

Па ўсіх партарганізацыйных горада Магілёва закончыліся справядзачна-выбарчыя сходы, якія праходзілі пры вялікай актыўнасці і на высокім ідэйна-палітычным узроўні. На сходах прысутнічала 93 проц. састава камуністаў, у спрэчках выступіла 763 чалавекі.

Справядзачна-выбарчыя сходы ад мінулага года адрозніваліся сваёй большай дэмакратычнасцю і арганізаванасцю. У самых буйных партарганізацыйных горада яны працягваліся 2—3 дні, у той час, як у мінулым годзе займаліся на 8—10 дзён.

Выбары кіруючых партаргануў праходзілі пад знакам палітычнай партыяна-палітычнай работы і мабілізацыі мас на пасляховае выкананне гаспадарча-палітычных задань. Прадпрыемства, якія раней не выконвалі сваіх планаў, у красавіку значна палепшылі сваю работу. Мясакамбінат, які ў сакавіку выканаў план толькі на 59,4 проц., у красавіку дабіўся выканання на 144,6 проц., сукнавад выканаў план на 115 проц., мэблевая фабрыка — на 127,6 проц., сукнавад імя Сталіна — на 125 проц. Шоўкавая фабрыка за першы квартал выканала свой план на 102,8 проц.

Побач з крытыкай парткомаў і партаргануў, камуністы асуджалі і справядліва рэзка крытыкавалі работу гаркома партыі за яго адварнасьць ад партарганізацый і слабае кіраўніцтва імі. З 90 партарганізацыйных горада работа 34 прызнана неадвальнаючай.

Замест забалатнаравых камуністаў, якія не апраўдалі сябе на партыйнай рабоце, да партыянага кіраўніцтва прыйшлі новыя людзі. Па Магілёву ўпершыню выбраны на партыйную работу сакратарам парткомаў 4 чалавекі і партарганізацый — 12 чалавек. Сакратаром парткома ст. Магілёў выбран член партыі з 1930 года тав. Серыкаў — работнік. Парторган Савотрэнска выбран проф-стаханавец, член партыі з 1925 года, тав. Паўлюк.

Зараз умоўлена ідзе падрыхтоўка да гарадской партыйнай канферэнцыі. Заманчавацца складанне справядзачна, у якой прымае ўдзел 10 чалавек з гарадскога партыйнага актыва.

С. ЛЯСНЕУСНІ.

МАГІЛЕУ, па тэлефону.

ІХ МАРА ЗДЗЕМСНІПАСЯ

Камандаванне часцей пагранічных войск ВССР атрымлівае зьяві ад малодзых камандзіраў, у якіх яны хадзіліць аб астаўленні іх на пажыццёвую службу па аказе руйноўнай вылікай сацыялістычнай радзімы.

У падраздзяленні, дзе камандзірам маёр Агасцаў, такіх дакладных запіскаў падлі старшын т. Фралоў, Рабчынаў, Марушкі і адважліва камандзір тав. Сямінаў, вылучаны намеснікам палітрука.

У сваіх запісках пагранічнікі запэўняюць, што ў адказ на проські траціцкіска-бухарыцкіх і вацманал-фашысцкіх правакатараў і шпіённа-яны рэжымі зрабіць сваёй пажыццёвай прафесійнай службу ў радах слаўнай і геранічнай пагранічнай аховы, пільнага вартавага сапачыненні граніц краіны сацыялізма. Хадзіліць гэтых таварышаў задаволены.

Уладзіслаў, да камандзірам маёр Агасцаў, такіх дакладных запіскаў падлі старшын т. Фралоў, Рабчынаў, Марушкі і адважліва камандзір тав. Сямінаў, вылучаны намеснікам палітрука.

У сваіх запісках пагранічнікі запэўняюць, што ў адказ на проські траціцкіска-бухарыцкіх і вацманал-фашысцкіх правакатараў і шпіённа-яны рэжымі зрабіць сваёй пажыццёвай прафесійнай службу ў радах слаўнай і геранічнай пагранічнай аховы, пільнага вартавага сапачыненні граніц краіны сацыялізма. Хадзіліць гэтых таварышаў задаволены.

Уладзіслаў, да камандзірам маёр Агасцаў, такіх дакладных запіскаў падлі старшын т. Фралоў, Рабчынаў, Марушкі і адважліва камандзір тав. Сямінаў, вылучаны намеснікам палітрука.

У сваіх запісках пагранічнікі запэўняюць, што ў адказ на проські траціцкіска-бухарыцкіх і вацманал-фашысцкіх правакатараў і шпіённа-яны рэжымі зрабіць сваёй пажыццёвай прафесійнай службу ў радах слаўнай і геранічнай пагранічнай аховы, пільнага вартавага сапачыненні граніц краіны сацыялізма. Хадзіліць гэтых таварышаў задаволены.

Уладзіслаў, да камандзірам маёр Агасцаў, такіх дакладных запіскаў падлі старшын т. Фралоў, Рабчынаў, Марушкі і адважліва камандзір тав. Сямінаў, вылучаны намеснікам палітрука.

У сваіх запісках пагранічнікі запэўняюць, што ў адказ на проські траціцкіска-бухарыцкіх і вацманал-фашысцкіх правакатараў і шпіённа-яны рэжымі зрабіць сваёй пажыццёвай прафесійнай службу ў радах слаўнай і геранічнай пагранічнай аховы, пільнага вартавага сапачыненні граніц краіны сацыялізма. Хадзіліць гэтых таварышаў задаволены.

Уладзіслаў, да камандзірам маёр Агасцаў, такіх дакладных запіскаў падлі старшын т. Фралоў, Рабчынаў, Марушкі і адважліва камандзір тав. Сямінаў, вылучаны намеснікам палітрука.

У сваіх запісках пагранічнікі запэўняюць, што ў адказ на проські траціцкіска-бухарыцкіх і вацманал-фашысцкіх правакатараў і шпіённа-яны рэжымі зрабіць сваёй пажыццёвай прафесійнай службу ў радах слаўнай і геранічнай пагранічнай аховы, пільнага вартавага сапачыненні граніц краіны сацыялізма. Хадзіліць гэтых таварышаў задаволены.

Уладзіслаў, да камандзірам маёр Агасцаў, такіх дакладных запіскаў падлі старшын т. Фралоў, Рабчынаў, Марушкі і адважліва камандзір тав. Сямінаў, вылучаны намеснікам палітрука.

У сваіх запісках пагранічнікі запэўняюць, што ў адказ на проські траціцкіска-бухарыцкіх і вацманал-фашысцкіх правакатараў і шпіённа-яны рэжымі зрабіць сваёй пажыццёвай прафесійнай службу ў радах слаўнай і геранічнай пагранічнай аховы, пільнага вартавага сапачыненні граніц краіны сацыялізма. Хадзіліць гэтых таварышаў задаволены.

Уладзіслаў, да камандзірам маёр Агасцаў, такіх дакладных запіскаў падлі старшын т. Фралоў, Рабчынаў, Марушкі і адважліва камандзір тав. Сямінаў, вылучаны намеснікам палітрука.

У сваіх запісках пагранічнікі запэўняюць, што ў адказ на проські траціцкіска-бухарыцкіх і вацманал-фашысцкіх правакатараў і шпіённа-яны рэжымі зрабіць сваёй пажыццёвай прафесійнай службу ў радах слаўнай і геранічнай пагранічнай аховы, пільнага вартавага сапачыненні граніц краіны сацыялізма. Хадзіліць гэтых таварышаў задаволены.

Уладзіслаў, да камандзірам маёр Агасцаў, такіх дакладных запіскаў падлі старшын т. Фралоў, Рабчынаў, Марушкі і адважліва камандзір тав. Сямінаў, вылучаны намеснікам палітрука.

У сваіх запісках пагранічнікі запэўняюць, што ў адказ на проські траціцкіска-бухарыцкіх і вацманал-фашысцкіх правакатараў і шпіённа-яны рэжымі зрабіць сваёй пажыццёвай прафесійнай службу ў радах слаўнай і геранічнай пагранічнай аховы, пільнага вартавага сапачыненні граніц краіны сацыялізма. Хадзіліць гэтых таварышаў задаволены.

Уладзіслаў, да камандзірам маёр Агасцаў, такіх дакладных запіскаў падлі старшын т. Фралоў, Рабчынаў, Марушкі і адважліва камандзір тав. Сямінаў, вылучаны намеснікам палітрука.

У сваіх запісках пагранічнікі запэўняюць, што ў адказ на проські траціцкіска-бухарыцкіх і вацманал-фашысцкіх правакатараў і шпіённа-яны рэжымі зрабіць сваёй пажыццёвай прафесійнай службу ў радах слаўнай і геранічнай пагранічнай аховы, пільнага вартавага сапачыненні граніц краіны сацыялізма. Хадзіліць гэтых таварышаў задаволены.

Уладзіслаў, да камандзірам маёр Агасцаў, такіх дакладных запіскаў падлі старшын т. Фралоў, Рабчынаў, Марушкі і адважліва камандзір тав. Сямінаў, вылучаны намеснікам палітрука.

У сваіх запісках пагранічнікі запэўняюць, што ў адказ на проські траціцкіска-бухарыцкіх і вацманал-фашысцкіх правакатараў і шпіённа-яны рэжымі зрабіць сваёй пажыццёвай прафесійнай службу ў радах слаўнай і геранічнай пагранічнай аховы, пільнага вартавага сапачыненні граніц краіны сацыялізма. Хадзіліць гэтых таварышаў задаволены.

ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

РАЗРЫЎ ПАМІЖ ПАЛІТЫКАЙ І ГАСПАДАРКАЙ

ПУХАВІЧЫ, 11 мая. (Спец. нар. «Звязда»). На справядзачна-выбарчым сходы Пухавіцкай партарганізацыі сакратар райкома тав. Кульбакі ў сваім дакладзе некалькімі агуднымі фразамі сінхроніза на ходзе пасёўнай кампаніі. Між тым габэнава адставае раёна ў сярэдня павіна было знайці глыбокі аналіз і дакладнае. Сакратар абавязан быў па-большэйку крытыкаваць зямельныя органы, які слаба кіруе ліквідацый вынік шкідніцтва ў сельскай гаспадарцы.

Выступіўшы ў спрэчках камуністы з усеім дакладнасцю і аўсім правільна ўскрываючы недахопы ў партыйнай рабоце. Яны ўказвалі на тое, што райком партыі адарваў палітыку ад гаспадаркі, самахіліўся ад кіраўніцтва сярэдня, ад выканання абавязанасцяў працоўным перад дзяржавай.

Нават на сходзе сакратар райкома тав. Кульбакі і загадчык раёна т. Думанскі не маглі сказаць наколькі выканан план вясновай сярэдня, колькі ў калгасках стаханавцаў, ударнікаў; не маглі расказаць аб лепшых людзях калгасаў.

А між тым план сярэдня на 10 мая па раёну выканан толькі на 57 проц. Валокі сельсовет выканаў план сярэдня на 39 проц., Залатчанскі — на 43 проц.

У спрэчках выявілася, што райком партыі не кіраваў падрыхтоўкай да сярэдня, ачысткай насення, рэмонтам інвентару, што перакаждала своечаснаму выхадзі ў поле. У радзе калгасаў і яшчэ і зараз ігнаруеша рэзольва сярэдня. З 94 калгасаў толькі ў трох удзельні прывітанні севазаварот.

Да кіраўніцтва калгасаў прыйшлі новыя вырасшыя кадры. Менш года старшынскі калгасаў працуюць 52 чал. Гэтымі людзямі неабходна канкрэтная дапамога ў практычнай рабоце. Аднак, райком партыі зусім мала аднаўляў увагі вылучэнні на адважную калгасную работу таварышам.

У радзе калгасаў да апошняга часу наглядзецца вялікі адыход маладыня (цяляў, параст). Воць выпадкі, калі пасія прывівак падае жыццёла. Неразлуча вядзецца барацьба па калгасноўнай ліквідацы захворванні жыццёла. У калгасе «Сябра» па-варварску аднаўляе да жонкі.

Пасля прыняцця рэзалюцыі сход прыступіў да абмеркавання кандыдатаў у новы склад райкома.

М. АСТАПЕНКА.

Нікакая палітычна-масавай работы пярвічыны партыйна арганізацыі і райком партыі не праводзілі з калгасным актывам. Самацём калгасы заключылі паміж сабой сацыялістычныя дагаворы на атрыманне высокага ўраджаю. Гэтым адказным участкам ніхто не кіраваў. Воць чаму ў некаторых калгасках забыліся пра ўзяцця абавязанасцяў.

Партыйная арганізацыя прывяла вялікую работу па выхрыццю ворагаў народа, аднак былі залучаны грубыя памылкі. У парадку перастрахоўкі райком партыі выключыў з рады партыі чысных камуністаў. І нават пасля рашэння студэнскага Пленума ЦК ВКП(б) райком марудна выпраўляў залучэнныя памылкі.

Партарганізацыя не кіруе выхаваннем моладзі. Гэта вымушан быў прызнаць сакратар райкома т. Кульбакі. За апошні час комсомольска арганізацыя прыняла ў свае рады сотні маладых ваданых калгаснікаў, арганізавана 35 пярвічын арганізацый, вылучыла агітатарамі 111 таварышаў. Гэта патрабавала ад райкома партыі сур'ёзнай увагі, сур'ёзнай дапамогі комсомолу. Але апрача абачынаў, апрача агудных пастаючых комсомольска арганізацыя нічога не атрымала. У рэзультаты, у гэтым навуцальным годзе не ахоплена вучобаю толькі каля 300 комсомольцаў.

Культур райкома партыі тав. Усходзіў расказаў сходу аб становішчы партыйнай прапаганды. У дні вучобы, гаворыць ён, райком партыі назначыў на рады, пасаджэнні і гэтым зрываў партыйную вучобу. Усе гурткі працуюць перагудна. Слабая наведваемасць камуністамі заняткаў, слабая падрыхтоўка. Нават сакратар райкома партыі тав. Кульбакі (ён з'яўляецца прапагандыстам партыйнай школы павышанага тыпу) прывёў толькі чатыры заняткі. Такім чынам, па віне сакратара райкома зрываецца вучоба партыйнага актыва. З 47 запісаўшыхся ў спрэчках выступіла 44.

Пасля прыняцця рэзалюцыі сход прыступіў да абмеркавання кандыдатаў у новы склад райкома.

М. АСТАПЕНКА.

ПАКЛЁПНІКІ ПА КАРАНЫ

На пасаджэнні бюро Гомельскага РК КП(б)В былі разгледжаны справы выключачых з партыі тт. Баса і Дворжкіна на падставе паклённічкіх матэрыялаў членаў партыі Барысенка, Казлова, Рэвжкіна, Табухова, які абвінавачвалі іх у сувязях з ворагамі народа.

Пры паўторнай праверы матэрыялаў на абвінавачванню тт. Баса і Дворжкіна не пацвердзіліся, рашэннем бюро РК КП(б)В яны адноўлены ў радах партыі і рэабілітаваны.

Бюро РК КП(б)В таксама вынесла рашэнне аб прылічэнні паклённічкіх да партыі членаў партыі Барысенка і Казлова абвешчана сурова вымова з ачытаннем у ўчотную картку. Камуністу Рэвжкіну абвешчана вымова; Табухову ўказана на лёгкадумныя адносіны да ўваж на членаў партыі.

Н.

КАЛІ БУДУЦЬ ВІДАНЫ ПАРТЫЛЕТЫ?

У партарганізацыі Горадскага РК ВКП(б) два члены КП(б)В тт. Калпаў С. Я. і Гарбачоў П. С., якія былі няправільна выключачы з партыі. Воць ужо тры месяцы, як яны адноўлены ў радах партыі, але да гэтага часу яшчэ не атрымалі партбилетаў.

Некалькі разоў тав. Калпаў звартаўся ў райком партыі, але там чамусьці яму партбилета не выдаюць.

Також-ж становішча і з тав. Гарбачова. Ён некалькі разоў ездзіў у Кіраўскі райком КП(б)В, дзе яго выключылі і аднавілі ў партыі. Але там яму ні партбилета, ні прымацавальнага талона не даюць.

Тав. Гарбачоў зараз працуе загадчыкам горадскай райагачкасы. Ён звартаўся за дапамогай у райком КП(б)В, там яго накіравалі ў партарганізацыю РКВ, прычым сакратар райкома тав. Калпаў заявіў: «Гарбачова прымяне па ўчот, але галасавалі ён не мае права».

З гэтых фактаў відаць, што рашэнне студэнскага Пленума ЦК ВКП(б) груба парушаецца.

І. ЯКУБЕНКА.

ПЕРАДАВЫ ПРАДПРЫЕМСТВА

Дням бюро Мяскага гаркома КП(б)В і прэзідум Горсоета абмеркавалі пытанне аб выхрыццю работ працывосацы Менска ў першым квартале і ўручэнні пераходных сцяг.

Перадавое месца заваявалі завод латучоў Гала, які выканаў план па выпуску прадукцыі на 104,1 проц., па прадукцыйнасці праця — на 120,5 проц., сабекошт зніжан на 3,1 проц.; завод імя Кірава, фабрыка імя Кубышэва.

Віро гаркома і прэзідум Горсоета паставілі першым перадавоц сцяг замяшчаць на другі квартал за заводам латучоў Гала; другі пераходны сцяг уручыць завод імя Кірава; першым кандыдатам на атрыманне пераходнага сцяга лічыць фабрыку імя Кубышэва.

Т. С. П. Уладзіслаў, Фотэ С. Грына.



Комсомольско-выдатніцкай баявой і падрыхтоўчай падрыхтоўкі (частка, якой камандзе маёр Вычужоў) (злева направа) т. С. П. Уладзіслаў, Фотэ С. Грына.

ПАЛІТРУК ЗУБАЎ

Толькі пасля гістарычнага ўказання таварыша Сталіна на люты-жэ-самавідам Пленуму ЦК ВКП(б) аб большычым прыняццю падбору кадры, пасля выхрыццю гусоўскай банды траціцкіска-бухарыцкіх бандытаў пачалося смелае вылучэнне моладзі на кіруючую работу.

Тав. Зубава спачатку выбіраюць сакратаром бюро комсомольска арганізацыі. Ён выдатна справляецца з работай, узначальвае комсомольскую арганізацыю ў барацьбе за ліквідацыю вынік шкідніцтва, па палепшэнню якасці баявой і палітычнай падрыхтоўкі.

Няўважыў тав. Зубава вылучылі на пасадку палітрука кіраўніча роты. Урад аказаў яму высокае давер'е і гонар; прысвоіў яму званне малодшага палітрука.

Тав. Зубаў адразу з галавой акупаецца ў новую, сур'ёзную і цікавую работу. Палітрука Чырвонай Арміі павінен быць душой і выхавателем сваёй часты, свайго падраздзялення, — так вучыць нас партыя, так вучыць нас таварыш Сталін. А для гэтага ён павінен быць аязан з масам

Радзіме і Правадыры

ВЕРШЫ І ПЕСНІ АБ СТАЛІНСКОЙ КАНСТЫТУЦЫІ

«Чытайце, заведзіце, я — грамадзянін Советскага Саюза». Вл. МАЙНОВСКИЙ.

I.

Аб Сталіне-сейбіту песня мая, А песня ад сэрца і звонка, як мед... Якую ў жыццю пне ў полі жніва, Якую ў касцю пне ў лузе касец.

Арлы-самалёты Усё неба ўзлілі І волю здоблілі Сабе кавалі.

Багата ўраджаем Зямля расквітнела, У будучыню людзі Узіраюцца смела.

Аб Сталіне-сейбіту песня мая, А песня ад сонца, ад зор залатых, — Якую пне уся наша зямля, Аб сейбіту светлы разнасячы слых.

Ен даў для народа* Асноўны закон, І дружбу народаў Навек стварыў ён.

II.

Я в гэтай песняй, як зоры, высокаяй, Выходжу ў прасторы дарогай шырокай, У думках і марях раблю свой абход На поўнач і поўдзень, на захад і ўсход.

Высокага неба празрысты блакіт І гоманы пучы і шэлей ракі.

Я сам — гаспадар неабсяжнай краіны І верны слуга дарагое айчыны, Народу маяго гераічнага сын — Советскай рэспублікі грамадзянін.

Усё, да апошняй пячонкі замлі На ўзоранай трактарным плугам раллі, Ад краю — у край, ад заходу — да ўсходу Належыць майму маладому народу.

Са мною гаворыць, як-быццам жывая, Сагрэтая сонцам зямля маладая, Імлівыя рэкі, дарог паласы, Лугі і палеткі, бары і лясы.

І скрозь над усім неабсяжным прасяганам Жыццё пурпуровым абвешана сцягам, Дзе золатам радасці вышыты герб: У сонечных променах молат і сярп.

Увесь гэты скарб, незлічона-багаты: Шырокія нівы і светлыя хаты, Укрытыя лістам і цветам сады, Залатыя срэбным овятлом гароды.

І скрозь наша доля пад сцягам чырвоным Асвечана Сталінскім мудрым Законам, Дзе кожная літара — пачасем для нас, Гэрыць, як крышталёва-агністы алмаз.

Чыгункі і шахты, палі і заводы, Глыбокія нетры і плыньныя воды,

І вольны народ за жыццё і дзяржаву Спявае валькаму Сталіну славу...

III.

Беларуская краіна, Твой шырокі шлях! Над табой у зорнай сіні Палымнее сляж.

І ніякія напаці У самы трудны час Не парушаць долі-шчасця, Не падзеляць нас.

Гэта ты упэртая воляй На прастор і шыр Вывёў нас з былой няволі, Мудры правадыр.

Мы ідзем адной калонай, Бураю, што вір, Пад зарой твайго Закона, Мудры правадыр.

І пвіце мой край чароўных Пушчаў і азёр У сямі свабодных, роўных Маладых сяспёр.

І сабраўшыся на першы Незвычайны сход, У Совет сьмюю найлепшых Выбера народ.

Гэта ты рукою дужай Даў народам мір, Нас навек з'яднаўшы дружбаю, Мудры правадыр.

Ты да новай перамогі На прастор і шыр Нам паказваеш дарогі, Мудры правадыр.

IV.

Між кветак і дрэў на заводскім двары. Сынціліся ў час перапынку сябры. І я падлішоў і прасеў каля іх. Сябры гаварылі аб справах сваіх. Прыемна вясёлай лагоднай парой Сабранца, пагутарыць паміж сабой.

Я знаю, што мне беспрацоўным не быць, Што голод не будзе за мною хадзіць. Радзіма! Яна прад вальмаў Устае, Нам права на працу і радасць дае. Гляджу на сяброў, — на шчаслівых людзей:

Здаецца, яшчэ гэта ўзора было, — Тут ветры гулі, сузахзелі расло, Дзічалі ў абдымаках густой нематы Спрадзёку пакрытыя палам кусты. А сёння тут пуда стварэа народ: Збудаваны сонечны гарод-завод.

Няма ў іх трывогі за заўтрашні дзень. Сагрэтыя сталінскім сонцам вясны, Вылое жыццё ўспамінаючы яны: Калісь працавалі з цямна да цямна, А песніца толькі галеча адна. Пяцёр наша праца — і радасць і чэсьць, А хто не працуе — той і не есьць!

Здаецца, яшчэ гэта ўзора было, — Тут ветры гулі, сузахзелі расло, Дзічалі ў абдымаках густой нематы Спрадзёку пакрытыя палам кусты. А сёння тут пуда стварэа народ: Збудаваны сонечны гарод-завод.

Прарэзаў блакітную цішу гудок, Сябры мае ўсталі, паскорылі крок. Як добра на поўня гузі дыхаць, Сваю маладосць бяваю адчуць! І цешыцца сэрца... А хто з нас не рад? І кожны становіцца зноў за варштат.

Абружаны шумам кляноных прысад. З узятай рукою, як мужнасці кліч, На плошчы стаіць неўміручы Ільч. Ён помніць мудрага правадыра Вяспялыя песні пне дзятвара.

Зноў копіцца гул гаварлівых машын, Зноў праца ўспінае, і ўсе, як алды, З любоўю і упартасцю гаспадаря Куць неспіаючы скарбы набра. І я між сяброў за варштатам стаю, І працую і песню ад сэрца пваю...

Я памяню — нас тысячы гэтыя, як я, На працу пазваа краіна мая. І ў спіску, і ў спіску, і ночу, і днём — Зямлю абуджаў, не спіаючы, гром. Я цягну за палгай у сцену ўкладваў, Я сам сваё шчасце сабе будаваў.

Са стрэльбай сваёй за плячыма Люблю працаваць на зары, Калі туманамі, як дымам, Закрыты густыя бары. Спраўляць з дзятвора карагоды Люблю я пад шумам рабін. Як добра жывецца народу Шчаслівых, савецкіх краін!

Я сталінскай ласкай сагрэты, Люблю я вандруўнікам быць І снежкам зноўкага лета Прасторам радзімы хадзіць. Ніколі, ні ў якія гола Не ведалі гэтыя часі. Як добра жывецца народу Шчаслівых, савецкіх краін!

Люблю я прыгожасці Крыма, Каўказскіх аснежных гор, Люблю цябе, наша радзіма, Твой сонцам заліты прастор. Табе я аддана заўсёды, Я — родны і верны твой сын. Як добра жывецца народу Шчаслівых, савецкіх краін!

Старая я. Мне шмат гадоў. Я многа маю расказаць, Данок пшчэра, сем сыноў Мне давалося гадаваць.

Сівірджаву усім закон стары: Яна — раба, не чалявек.

Сляза на твары паліла, Калі аб днях успомніць тых: Устанеш досвіткам яшчэ, Наварыш поліўкі на ўсёх.

Мінулі чорныя гады... Спявайце, сёстры, вяселай: Пяцёр і ялі і салы — Усё для матак і дзяцей.

Малых — аж песня у бутку, Алной іх треба глядаць: На плечы возьмеш, на руку, На поле пойдзеш жыта жаць.

Шчаслівы дзень! Шчаслівы час! Наш край, ты кажаю распіў! Вялікі Сталін, бацька наш, Дзяцей да сэрца прытуліў.

На шпур паставіш тагані, Дзяцей паложыш, ды адна, Не разгінаючы спіны, Сярпом махаеш да цямна.

Ен мае шмат дачок, сыноў, На ўсю зямлю яго сям'я. Не мала мне, старой, гадоў, Ды вельмі ганаруся я.

Так замардуеш за дзень, Што ледзь ступаеш ідуць, Да хаты вярнешся, як пеня Ніхто не скажа адпачыць.

Што з ім жыў адной парой, Што маладзюе я пяцёр, Пяцотаў тры ў сямі маёй, Даве трактарысткі, інжынер.

Жанчына чухла без пары: Бяспраўе скрозь, пакуты, здыск.

Дарогу кожны адшукаў, Усё ён вывёў нас у свет, Усе правы жанчынам даў, — Іх выбіраюць у совет.

На чатырнаццаць дзён дамоў Прыехаўшы з граніцы, Да дзела ў госці я прышоў, Як блісклі зарніцы.

Абшэр арцельскага добра Мы вартвалі з дэдам. Ужо чаканая зара Займееша над светам.

Абходжу разам з дэдам я Світалыныя прасторы. І мы прышлі да ручая, Яго сівая барада.

Умывўся дэд. Звініць вада, Праарыстая, лясная. Яго сівая барада, Увесь ручай займае.

Ідзем на стан. Паважна ён Дае наказ калгасны: Ахоўваць Сталіна Закон — Радзімы розум ясны.

Умывўся дэд. Звініць вада, Праарыстая, лясная. Яго сівая барада, Увесь ручай займае.

Я ведлю — на палы свет Закон сівірджавы праста: Жыві, працуй, шчаслівы дэд, Гадоў за дзевяноста.

Турботы дэдалы ў цішы На хвалях ураджая Пад жвіўны сней акаляшы, Радзіма дарганя.

Я ведлю — на палы свет Закон сівірджавы праста: Жыві, працуй, шчаслівы дэд, Гадоў за дзевяноста.

Турботы дэдалы ў цішы На хвалях ураджая Пад жвіўны сней акаляшы, Радзіма дарганя.

Прымі, настаўнік, ад жанок, Ад матак, радасных сяспёр З вясновыя кветак наш вясно, Абышаны агнімі вяр.

Давайце, сёстры, будзем пень Аб нашым сонцы дарагім! Хай наша песня на усход Ляціць, як птушка да Крэмя, Як славіць Сталіна народ! Як славіць Сталіна зямля!

Ой, шумі ты, радуйся, Беларускі бор. Узалтай ты, песенька, Да высокіх зор,

Раскажы ты Сталіну, Роднаму скажы, Што жанкі шчаслівыя Радасна жывуць, Што іму ад сардэчка Прывітанне шлюць

Праляці над гоманам Спелых каласоў, Праляці над плошчамі Шумных гарадоў, Над Масквой-сталінаю Сокалам кружы,

Ой, шумі ты, радуйся, Беларускі бор. Узалтай ты, песенька, Да высокіх зор!



«Усе на выбары ў Вярхоўны Совет Беларускай ССР» — плакат работы мастакоў В. Ліпанава і Г. Валікова, вылучаны «Вясняно» да надзвычайных выбараў у Вярхоўны Совет Беларускай ССР. Цяпер вылучаюць на Беларускай і рускай мовах.

Сядзем, сынку, на хвіліну Ды зірнем наўкола. Час абраць табе пуніцу — Клічка цябе школа.

Вам-жа, племя маладое, Дні вясны насталі — Даў жыццё вам залатое Родны бацька Сталін!

Глянь, арцельна мой шчаслівы, На свой шлях прасторны: Лёг ён, ясны ды жылівы, Прамяністы, зорны.

Вам, здаровым і вясёлым, Цвет зямлі Советуаў, Збудаваны клубы, школы, Універсітэты.

Ідзі смела, дзе ты хочаш І дзе сэрцу любя: Пала ў вечнасць цемра ночы, Наш прыгнёт і згуба...

Пра навуку урачыста У сваім законе Сталін сэрцам камуніста Нелісаў сагоня.

Не было калісьці холоду, Выхаду з туману: Замест школ — астрог народы, А навука — пану.

Вам, вясёлым сакалятам Вольнага народа, Даў ён шчодра і багата, Каб дабром валодаць;

З нашай працы шмат гімназіяў Паны будавалі, Нас-жа, белных, у сярмязе У іх не пускалі!

Каб уброець вашы сілы Большавіцкай волі, Каб наш край чырвонакрылым Убагаціць боей;

З нашых скарбаў, з роднай мовы Учынялі злёкі, Толькі й чулі нас дубровы, Поле, луг ды рэкі.

Каб умножыць нашу славу, Сілу даць айчыне, Каб мы Ленінскую справу Узлілі ў вышыні;

Не прасторыя — врывы Мелі мы дарогі; Вандравалі з торбай, з кіём, Што ні крок — парогі.

Каб узнеслі над зямлёю, Па-над цэлым светам Край наш грознаю скалою, Сонцам-яснашчэгам.

Прасвятлілі вочы, Беларусь, твае. Аб жыцці шчаслівым Твой народ пве.

Сталінскія школы Маеш для дзяцей. Ясныя дзеньніцы Глянулі на нас. Грымнем дружна песню Пра вясёлы час!

Заквітнелі буйна Сялы, гароды, — Не ісі ты болей Хлеба з лебяды.

Вольнай Беларусі — Шырыня разгон. Песняю мы славім Сталінскі Закон.

Стала ты багатай, Станеш багатай,

Вольнай Беларусі — Шырыня разгон. Песняю мы славім Сталінскі Закон.

На чатырнаццаць дзён дамоў Прыехаўшы з граніцы, Да дзела ў госці я прышоў, Як блісклі зарніцы.

Старонкай з кнігі залатой Злаціца поле дзелу, Бо Сталін дэдалаў рукою Зямлю засеяў гэту.

Абшэр арцельскага добра Мы вартвалі з дэдам. Ужо чаканая зара Займееша над светам.

Праходзіць дэд з кійком сваім І мудры ськаз чытае, І кожны колае перад ім, Як літара жывая.

Абходжу разам з дэдам я Світалыныя прасторы. І мы прышлі да ручая, Яго сівая барада.

Ідуць унутры жыта жась Сіяжынкаю зялёнай, А мы — на стан — адпачываць Пасля начы бяссоннай.

Умывўся дэд. Звініць вада, Праарыстая, лясная. Яго сівая барада, Увесь ручай займае.

Турботы дэдалы ў цішы На хвалях ураджая Пад жвіўны сней акаляшы, Радзіма дарганя.

Ідзем на стан. Паважна ён Дае наказ калгасны: Ахоўваць Сталіна Закон — Радзімы розум ясны.

Я ведлю — на палы свет Закон сівірджавы праста: Жыві, працуй, шчаслівы дэд, Гадоў за дзевяноста.

Жыві ў пашане сярод нас На славу ўсёй краіне, — Цябе дзяржава і калгас Без хлеба не паціне.

Шануе твой працоўны стаж Советская дзяржава. Ахоўвае твае правы У стараці глыбокай Закон радзімае Масквы Пад зоркаю высокай.

На чорнаморскі светлы пляж Паехаць маеш права —

І ягд лясных Назіраюць дзяды. А там, дзе калісьці Балота было, Арцельнае збожжа Да неба ўзраста.

Калгаснай салібай Праходзіць лядым, На іхным шляху — Маладыя сады. І яблык з галінак Здымаюць яны — І самы даспелы, І самы буйны.

Залатыя пучкі! Ад кожнага поля Па тры каласкі.

У лес, што сваім Называлі пані, Прыходзіць калгаса Сівія сыны. І кожны сплятуць Каля светлай вады,

Сустрэнуць іх людзі, Спытаноў: куды? — Да Сталіна ў госці! — Адкажуць дзяды.

Ідзе правалыр па бязмежным прасторы, Спакойны і просты, а вочы, як зоры, Што променем ясным насквозь пралялі

І армія наша абута, адзета, Вялікай любоўю народа сагрэта; Яе камандзіры — працоўныя сыны. На смерць за радзіму гатовы яны.

І глыб акіянаў, і нетры зямлі.

Зямля аж гудзе, як ідуць батальёны, — Вядзе Варашылаў герояў мільёны, І кожны — радзімы сваёй патрыяў І ворагу сэрца прабе навільт.

У сэрца ён кожнаму глянуць умее, Выповвае алое, разунае сее — Вялікі і мудры ў сваёй прастапе, Дзе глянэ, там радасць і слава расце,

Над хмарамі грозна рачочуць матосы, Сталінскія птакі ўзліліся пад зоры, Прая вепер і хмары ідуць напролом, У кожнага — ворагу смерць пад крылом.

Адвагай і мужнасцю поўняцца грудзі,

І я — грамадзянін вялікай краіны. Яе бараніць у цяжкія хвіліны, Калі да мяжы падзеўе гадаў, — І мой абавязак, і права мая.

І подвігі твораць звычайныя людзі, І край мой — шчаслівы і песняй звініць,

Падхоплены бурным парывам адзіным, І я разганюся ў палёне арліным І ворага метка на мушку ваёму, Каб трапіць у самае сэрца яму.

І будзем мы песню грудзямі бараніць.

Мы сілы падвоім, мы храброць патроім, Іх прагнасьць мы іх-жа вяржём напоім, — Як воруны вышай арла не лягаль, Так воруны нашай зямлі не таптаць.

Вось што бараніць нам і чым бараніцца: Скала непрыступная — наша граніца, І пораху хопіць у нас і свінца, Каб ворагаў знішчыць усіх да канца.

Насуотрач бур і агню Я смена шпору дам каю, За шчасце наша, за красу Фашысту голаву зняю.

На волку рана конь варжаў, Ваец в пабыўці ад'язджаў, З падругай вышаў за сяло, Абіў, ускочыў на сядло, —

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Чакай — вярнуся жыў-здароў, Героем я прыду дамоў. Сустрэць ты выйдзеш за сяло, Цябе ваёму я на сядло.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апошняму у баю.

Бывай, враса мая, бывай! Я бараніць іду свой край. Бывай!

Калі настане грозна час — Радзіма ў бой пакліча нас, Я кінуць верную даю — Не быць апо

У СОВЕЦЕ ЛІГІ НАЦЫЙ

МАНЕЎРЫ ПРЫЯЦЕЛЯЎ АГРЭСАРАЎ

ЖЭНЕВА, 10 мая. (БЕЛТА). Згодна справаздачы, надрукаванай у «Журнале да Насіе», закрытая нарада Савета Лігі нацый 9 мая была прысвечана пытанню аб абісінскай дэлегацыі. Выявілася наяўнасць сапраўднай змовы паміж кіруючымі чыноўнікамі Лігі нацый і прадстаўнікамі невялікай групы дзяржаў аб адхіленні абісінскай дэлегацыі ад абаварэння пытання, узятага англійскім урадам. Удзельнікі змовы спасыліся на сумнеўне ў правомаасці мандатаў абісінскай дэлегацыі, выказалі мандатнай камісіяй пленума Лігі ў 1936 годзе.

Аднак, гэты манеўр сустрэў супраціўленне і, нарэшце, папярэў вярх. Як перадаюць, гэта адбылося ў першую чаргу, дзякуючы таму, што тав. Літвінаў настойваў на тым, каб высветліліся якія бось сумнеўні і хто іх выказаў. Высветлілася, што ніхто на крайняй меры адкрыта, не хоча выказаць сваіх сумнеўняў. Нарэшце члены Савета прымушаны былі згадоўна дапусціць абісінскую дэлегацыю на адкрытае пасяджэнне Савета, на якім будзе разглядацца пытанне аб Абісініі.

ВЫСТУПЛЕННЕ ТАВ. ЛІТВІНАВА ПА ПЫТАННЮ АБ АНГЛА-ІТАЛЬЯНСКІМ ПАГАДНЕННІ

ЖЭНЕВА, 10 мая. (БЕЛТА). Сёння раніцою адбылося першае адкрытае пасяджэнне Савета Лігі нацый. Яно пачалося ў выступленні Галіфава (Англія) з паведамленнем аб англа-італьянскім пагадненні. Па яго словах, гэта пагадненне трэба разглядаць, як суаюз у справе ўсеагульнага міру. Галіфаў паведамаў таксама, што, па думцы англійскага ўрада, яго пільнае рашэнне паводле англійскай дэлегацыі, у першую чаргу з Францыяй, не выключаюць магчымасць далейшага паглыблення гэтых сувязей. Пасля Галіфава выступілі некаторыя іншыя члены Савета. Афіцыйнае вішучы англійскі ўрад у сувязі з заключэннем пагаднення з Італіяй, большасць з іх, аднак, правіла значную стрыманасць у адносіх яго рэзультатаў. Пётраску-Камане (Румынія) выказаў упэўненасць у «спрыяльным удзеле пагаднення на палітычным атмасферы ў Еўропе». Камарнікі (Польшча) вітаў метад двухбаковых перамоваў, спрыяючых, па яго словах, «зніжэнню небяспекі стварэння антагаістычных блокаў».

Народны камісар замежных спраў СССР тав. М. М. Літвінаў заявіў: «Мой ўрад, які блізка прымае да сэрца ўсё, што адносіцца да міжнароднага міру, не можа не вітаць усялякі згоды, — дасягнутыя паміж дзяржавамі, якія пачынаюць памаж імі неараўнамерні, спрэчкі і канфлікты, — а значыць, і англа-італьянскае пагадненне. Аднак, пры ацэнцы двухбаковых дагавораў прыходзіцца звярнуць увагу не толькі на іх адлюстраванне на ўзаемаадносіннах паміж бакамі, але і на тое, як пагадненне адбываецца на адносінах гэтых краін з іншымі дзяржавамі, а таксама на вырашэнні тых праблем, якія прыходзіцца займацца Лізе нацый. Успрымліваючы ад апазіі англа-італьянскага пакта ў гэтым аспекце, трэба выказаць надзею, што ўпамынутая мною праблема не паперыць шкоды». Пасля выступлення тав. Літвінава старшыня паведамаў, што ўсе заявы будучы запэсены ў працягу. Затым ён прадставіў слова кітайскаму дэлегату Велінгтону Ку для выступлення па скараве кітайскага народа.

ВЫСТУПЛЕННЕ ВЕЛІНГТОНА КУ

ЖЭНЕВА, 10 мая. (БЕЛТА). Выступіўшы на пасяджэнні Савета Лігі нацый кітайскі дэлегат Велінгтон Ку ўваваў, што члены Лігі нацый не выкарыстаюць рэзалюцыю Савета, прынятую ў лютым 1938 года. Гэта акалічнасць і супрацьстаячы на Далёкім Усходзе прымушае кітайскі ўрад зноў паставіць пытанне аб японскай агрэсіі і прасіць Савет прыняць больш эфектыўныя меры барацьбы з ёю. Напомніўшы аб рашэннях пленума Лігі нацый у кастрычніку 1937 года, Савета Лігі нацый у кастрычніку 1937 года, Савета Лігі нацый у кастрычніку 1937 года і Савета Лігі ў лютым 1938 года, Велінгтон Ку заявіў:

«Абодзе гэтыя рэзалюцыі на справе астатліцы невыкананымі. Члены Лігі нацый, за выключэннем адной дзяржавы, зрабілі вельмі мала або нічога, каб дапамагчы Кітаю ў яго барацьбе супраць агрэсіі. Наадварот, Кітаю за апошнія некалькі месяцаў прыйшлося сутыкнуцца з нечаканымі труднасьцямі ў набыванні зброі і ваеннага снаражання, а таксама ў справе іх транспартавання».

Затым Велінгтон Ку абрысаваў ваеннае становішча ў Кітаі. Японскія войскі, сказаў Ку, працягваюць усё большую бесчалавечнасць у сваіх метадах вайны. Перадчытаўшы многа выданняў знішчэння грамадзянскага насельніцтва, бамбардываюць вёскі і вёскі і ўказваюць на апошнія весткі аб ужыванні японцамі атручваючых матэрыялаў на Шаньдунскім фронце, Велінгтон Ку патрабаваў, каб Савет неадкладна прыняў меры з мэтай паскарэння далейшых злучэнняў японскага агрэсара.

— Пакуль еўрапейскія дэмакраты ўсё яшчэ стараюцца выграць час сродкамі дыпламатыі ў надзеі ўвіжыць вайну любой цаной, — заявіў Велінгтон Ку, — Кітаю перад тварам агрэсіі вяртаецца за справу міру, афармочы сваёй крывёю. «Калі сілы неараўналіч і гвалту пацерпяць паражэнне з боку Кітаю, то не толькі Кітаю выйграе ад гэтай перамогі. Усе захочыцца нацы, якія маюць жыццёвыя інтарэсы на Далёкім Усходзе, будуць вызвалены ад пагрозы японскага мілітарызма, а ўсё свет, уключаючы і сам японскі народ, выйграе ад перамогі справы свабоды і міру».

Пасля выступлення тав. Літвінава старшыня паведамаў, што ўсе заявы будучы запэсены ў працягу. Затым ён прадставіў слова кітайскаму дэлегату Велінгтону Ку для выступлення па скараве кітайскага народа.

КАТАСТРАФА НА МАНЕЎРАХ ГЕРМАНСКАЙ АРМІІ

ПРАГА, 10 мая. (БЕЛТА). Паводле паведамлення газеты «Дэйчэ фольксблат», толькі зараз стала вядома аб катастрофе ў часе нядаўнях манеўраў часцей германскай арміі ў Цюрыніі.

Удзельнічаўшы ў манеўрах авіагрупы бамбавоз ўразаўся ў калону пяхоты. 80 салдат было забіта, 200 ранена.



ДА ВАЕННЫХ ДЗЕЙНЯЎ У КІТАІ. На адымку: кітайскія артылерысты ўстаўляюць гарматы.

ЗВАРОТ ПАЛІТБЮРО КОМПАРТЫІ ІСПАНІІ

БАРСЕЛОНА, 11 мая. (БЕЛТА). У сувязі з нядаўняй дэкларацыяй рэспубліканскага ўрада палітбюро Цэнтральнага Камітэта камуністычнай партыі Іспаніі апублікавала наступны зварот: «Дэкларацыя ўрада аднавілае хвактару барацьбы іспанскага народа за сваю незалежнасць і за рэспубліканскую дэмакратыю і ўваўляе сабою базу, на якой павінны аб'яднацца ў сучасны момант усе антыфашысцкія сілы нашай краіны. Мы вітаем гэтую дэкларацыю і заклікаем усіх нашых таварышоў, усіх байцоў і ўсе антыфашысцкія элементы працягваць сваю работу і барацьбу за дэмакратычную Іспанію, за справядлівасць і сацыяльны прагрэс».

«Мы лічым сваім абавязкам, — піша газета, — дзякаваць нашаму вялікаму другу — СССР, працягваючаму нам руку дапамогі ў момант цяжкага стыхійнага няшчасця і казаўшага на справе, што прыяцелі пазнаюцца ў бядзе».

ГЕРОІ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ ІСПАНІІ

БАРСЕЛОНА, 11 мая. (БЕЛТА). Героічнае дзвіжэнне народнай арміі, якая змагаецца ў Пірэнейскіх горах са самай французскай граніцы, аказвае ўпартае супраціўленне двум фашысцкім дзвіжэнням. Горныя мисовасць не дазваляе імажынам прымяняць авія-

ныю і артылерыю. Рэспубліканская дзвіжэнне не толькі забяспечана ўсім неабходным, але паслала ў якасці падарунка ў Каталонію 500 гадоў рагатай жытвы, эвакуаванай у часе адступлення.

Грамадскасць Турцыі дзякуе СССР

АНКАРА, 11 мая. (БЕЛТА). Падарункамі стамбульскай газеты «Карагез» выказаў замітку пад загалоўкам «Гуманнасць нашых рускіх прыяцеляў», у якой выражаецца гарачая ўдзячнасць Саюзнаму Саюзу за дапамогу, аказаную паірышчым ад землетрасення

«Мы лічым сваім абавязкам, — піша газета, — дзякаваць нашаму вялікаму другу — СССР, працягваючаму нам руку дапамогі ў момант цяжкага стыхійнага няшчасця і казаўшага на справе, што прыяцелі пазнаюцца ў бядзе».

Германскі націск на Чэхаславакію

ВАРШАВА, 11 мая. (БЕЛТА). Большасць польскіх газет змяшчае сёння тэларымы сваіх карэспандэнтаў з Парыжа, Лондана і Жэневы, у якіх папярджаецца, што пасля рымскіх перагавораў Гітлера з Мусаліні ў бліжэйшы час трэба чакаць рашучых крокаў Германіі супраць Чэхаславакіі. Пры гэтым газеты робяць асаблівы ўпор на

тое, што мэтай германскага націску на Чэхаславакію нібы з'яўляецца ператварэнне Чэхаславацкай рэспублікі ў «антантавую» дзяржаву на ўзроўні Швейцарыі.

Лондацкі карэспандэнт газеты «Кур'ер Варшавскі» піша, што германскі ўрад «мае палетава» меркаваць, што англійскі ўрад схіліць Прагу прыняць гэты план Германіі.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЙННІ ў КІТАІ

У ПАУНОЧНЫМ КІТАІ

ХАНЬКОУ, 9 мая. (БЕЛТА). Не глядзячы на хвалістыя аб'явы японскага штаба ўзяць да 9 мая Суйчжоу, горад да гэтага часу знаходзіцца ў руках абаронцаў. Японцы панеслі вялікія страты. Новы японскі план вялікага абходнага руху вакол Суйчжоу рэалізуе лінію японскага фронту што значна ўзмацняе труднасьці захватчыкаў.

У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

ШАНХАЙ, 9 мая. (БЕЛТА). За апошні тыдзень японцы накіравалі ў Шаньчэ на цэнтральны фронт каля 20 тысяч салдат.

Каля Уху прадэжваюцца ўпарта баі. Кітайскія войскі, выбіўшы япон-

цаў у Ваньжэ і ў Фаньчэна (на поўдзень ад Уху), перайшлі ў контрнаступленне на Уху. У апошніх баях у гэтым раёне японцы панеслі вялікія страты.

Кітайскія часці выдучы ўпартае наступленне на Фуянь (на паўднёвы захад ад Ханьчжоу).

НАЛЕТЫ ЯПОНСКАЙ АВІАЦЫІ

ШАНХАЙ, 11 мая. (БЕЛТА). 10 мая японскія самалёты зрабілі пяць налётаў на Суйчжоу, падвергнуўшы горад жорсткаму бамбардываючы. На горад было скінута звыш 200 бомб. Бягуча паведамлення газеты «Дамеіванбаа», бамбардываючай разбурана 4 тысячы дамоў і забіта звыш 800 мірных грамадзян.

„ВАЙНА ПАЧЫНАЕЦЦА“

У тэматычны план вытворчасці мастацкіх кінокарцін на 1938 год зацверджаны Камітэтам па справах кінематаграфіі пры СНК СССР, уключана карціна «Вайна пачынаецца».

Гэты спэцыйны паказвае нашу выдатную моладзь, беззаветную храбрасць герояў-лётчыкаў — верных сыноў нашай радзімы, іх бязмежную любоў да сацыялістычнай бацькаўшчыны.

Карціна пажалка нашаму многамільённаму саюзнаму гледачу на невялікім эпісодзе асноўныя рысы першых гадаў будучай вайны.

Спраба раптоўнага налёту ворага на тэрыторыю Саюзнага Саюза паралізавана нашай баявой падрыхтоўкаю. Для ліквідацыі бліжняга тылу праціўніка вылятаюць савецкія самалёты. Выкаваныя малажаным ударам балоце залатанне і тым самым засігнаўшы праціўніка зняпак, савецкія самалёты зварочваюцца да сваёй баз. Але іх зваротны шлях пераразаюць вылапценыя ў сакрэтнага аэрадрома варожыя эскадрылі.

Не гледзячы на няроўныя сілы, нашым лётчыкам удаецца прарывацца спецаж варожым строй, але пры гэтым гібе самалёт камандзіра эскадрылі.

мабра Прышына. Разам з капітанам Несцеравым ён выкідаецца з гарашка самалёта і зліпаючы прыкамкам парашутам абодва яны дасягаюць зямлі.

Скарыстаўшы цёмную ноч, над лётчыкі сэрваюцца ў лес. Па дарожцы яны захапляюць сустрэўшага іх дэ-фашысцкі афіцэраў і ліквідуюць. Форменнае адзенне забітых палятэ-герояў фільма прасоўвае на тэрыторыі праціўніка. Пасля мнства прыяцелі дабрацюша пад выгладам фашысцкіх афіцэраў да фашысцкага скарнага аэрадрома.

На авітанні ў штаб ворага, дзе захоўваюцца нашы лётчыкі, прыходзіць паведамленне, што павятравая Чырмая Армія ідзе ў другі райд. Праціўнік рыхтуе засаду. Дзякуючы героі і самааданасці мабра Прышына і пітана Несцерова (які захапляюць рэальнасцю і паведамляюць у аэраб месцазнаходжанні сакрэтнага аэрадрома) авіяцыйная база ворага знішчаецца ў павятра.

Зварэ рэжысёрам А. Роаман вядучы падрыхтоўчы работы для з'яўкі тэра фільма і падбарюша актывісцка кадры.

І. Л. ПРУТ.

БУДАЎНІЦТВА НОВЫХ БОЛЬНІЦ У БССР

У глыбінных пунктах раёнаў БССР — Чапнінскага, Кілічэўскага, Жыткавіцкага і інш. — пры сельскіх урадзібных участках у гэтым годзе адкрываюцца 26 участкавых больніц. Кожная з іх будзе мець 10 ложкаў. У некаторых раёнах — Барысавіцкім, Уварынінскім — абсталяванне участкавых больніц заканавацца. Усе яны будуць уамякчаваны ўрачамі з надыходзячых у гэтым годзе выпускнікаў беларускіх медыцынскіх інстытутаў.

У Асіпавічах будзе пачата будаўніцтва новай раённай больніцы на 50 ложкаў. Тут будзь адбудаваны: хірургічнае, тэрапеўтычнае, акушэрскае і рэнтгенаўскі кабінет. Кошт больніцы вызначан у 1.100 тысяч руб. У Віцеб-

ску пачата будаўніцтва дзіцячай больніцы на 75 ложкаў.

Іядаўна Менск узабагаціцца новай буйнай лэкавай установай. Уступіў у асновы будаванне лэкаспраўняючы корпус поўнага тыпу лэкабачніцы, дзе створаны ўсе ўмовы для лэкавага і поліклінічнага абслугоўвання светлых палаты і шкёляваных ложкаў, лэкараў. У лэкава — каўры каўраўнае дарожкі. Вось спэцыяльнай кой апаціўны, абсталяваны мяккай ілія. Тут — шахматы, шапкі, вазы і г.

На будаўніцтва новых больніц, пашрэне і абсталяванне існуючых, уключаючы больніц у калаліцкай вуліцы, водаправодную сетку ў гэтым годзе адпчана 6.200 тысяч рублёў.

ПЛЕНУМ ЦЭНТРАЛЬНАГА СОВЕТА АСОЦІАЦЫІ БССР

На першым пасяджэнні пленуму Цэнтральнага савета Асоцыяцыі БССР заслухаў дыклад тав. Будніча аб удзеле асоцыяцыйскіх арганізацый у падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Урадзе гарадоў і раёнаў рэспублікі (Орша, Полацк, Горкі, Глуск, Кірычэ, Дабубі і інш.) асоцыяцыйскія арганізацыі яшчэ не ўключылі актыва ў кампанію на выбарах у Вярхоўны Совет БССР, не разгарнулі як належыць агітацыйна-масваю работу. Не ўсе члены Асоцыяцыі ўдзячны ў гурткі, па вывучэнню

Канстэтуцыі БССР і выбарчага заканадаўства, выкаваўша работа ў арганічных настаўлена вельмі слаба.

Выступіўшы ў спрэчках рэзка крытыкавалі Цэнтральны совет Асоцыяцыі БССР за адсутнасць дапамогі парічынь арганізацыям.

Пленум прыняў спецыяльную пастанову, у якой прыняў неадкладнае дзеянне на існасць таварыства Асоцыяцыя ў падрыхтоўцы да выбараў. Намечан рад мэрарыемства па ўплывенню ўсёй масы асоцыяцыйна ў выбарчую кампанію.

СПАРТЫУНАЯ ХРОНІКА

Сёння — у выхадны дзень — у Менску будзе праведзены рад масавых фізікультурных мерапрыемстваў.

У 11 гадзін раніцы ў Парку культуры і адпачынку (тэрыторыя выстаўкі) 8.000 фізікультурнікаў-бегуноў добраахвотных таварыстваў, вытворчых калектываў, лавушчыных устаноў і часцей Менскага гарызона будуць аспрэчваць прышчэпкаў і традыцыйным вясняным кросе імя Швейцына.

Па Магілёўскаму шасе адкрывацца аўта-мотаспаборніцтва. У праграме — прабег на 1-кіламетровую дыстанцыю з месца і з ходу.

Днём, на Усебеларускім стадыёне — бач-турнір па футболе з удзелам каманд «Дынама», «КіМ», «Спартак», Інстытута фізікультуры і 6 дзіцячых каманд.

Вечарам у клубе металістаў пабудуцца ўсеагульнае спаборніцтва па боку. На рынку сустрэнуцца 32 лешчына баксыр Мясны, Ленінграда, Кіева, Харкава, Тбілісі, Баку і інш. гарадоў Саюза.

МАСТАЦКАЯ САМАДЗЕЙНАСЦЬ РАБОТНІКАУ СУВЯЗІ

10 мая ў Менску ў клубе імя Сталіна адбылася другая Усебеларуская алмпіада мастацкай самадзейнасці работнікаў сувязі.

У алмпіядзе прымаўшы удзел звыш 60 чалавек — спэвакоў, танцоўраў, удзельнікаў музычных і драматычных гурткоў, першы вечар з вялікім поспехам выступілі калектывы мастацкай самадзейнасці работнікаў сувязі Ступіна ў складзе 16 чалавек які выкаваў «Песню аб Сталіне», беларускія народныя песні і танцы.

150 удзельнікаў эвюдната хора выкаваў кавачуё песню, «Судзіко», «Чапаўскаму» рускую народную песню «У полі барозны ка стаяла» і інш. Алмпіяде ўдзельнічалі тры дні.

Намеснік адназнага рэдактара
І. М. ОФЕНГЕЙМ.

Беларускі драматычны тэатр
Аван. № 179.
ВАУКІ І АВЕЧКІ
Беларускі драматычны тэатр оперы і балета
12 мая ШХІ ДОН
Кіно «Чырвоная зорка»
ВОЛГА—ВОЛГА
Пачатак: 4.30, 6.30, 8.30 і 10.30
Кіно «Пролетарыі»
ПАНАНІНЦЫ
Гукавы кіноаэа «Інтэрнацыяналь»
ЖЫЦЬ
Кіно «Спартак»
ПАКАЛЕННЕ ПЕРАМОЖЦАЎ
Дзіцячы кіноаэа
ЗА СОВЕЦКУЮ РАДЗІМУ
Кіноаэа «Навіны дзіця»
1. «20 год РОЧА — кіножурнал у 2 частках.
2. Журнал «Беларускія хлопцы» № 11
3. Журнал «Піонерскі» № 3.

ЛЕПШЫ АДПАЧЫНАК вы знойдзеце ў кафэ „ЛЕТА“

ДА ПАЧАТКУ ЛЕТНЯГА СЕЗОНА зноў А Д К Р Ы Т А

КАФЭ ЛЕТА

МЕНГОРХАРЧІ АНДАЛЬ

(па рагу вул. Вігальска і Комунальнага каб.)

У ПРОДАЖЫ ЁСЦЬ:

халодныя закускі, малочныя прадукты, прадзіянальныя напіткі, і блучна-надысціяроўныя марожанае, вырбабы.

КАФЭ АДКРЫТА штодзённа з 10 гадзін раніцы да 2-х гадзін ночы.

Менгоржылупраўленне, Упраўленне сяцей і падстанцый г. Менска, радыёвузел, АТС і Белкомунбанк

ДАВОДЗЯЦЬ ДА ВЕДАМА НАСЕЛЬНІЦТВА Г. МЕНСКА, ШТО ЗГОДНА ПАСТАНОВЫ СНК БССР АД 21 КРАСАВІКА 1938 Г. № 902

УСЕ ПЛАЦАЖЫ ЗА ЖЫЛПЛОШЧУ, ЭЛЕКТРАЭНЕРГІЮ, РАДЫЁ І ТЭЛЕФОН

БУДУЦЬ ПРЫМАЦА РАЙНЫМІ ПРЫХОДНЫМІ КАСАМІ БЕЛКОМУНБАНКА

ПРЫМ ПЛАЦАЖОУ ў райнасах Белкомунбанка ПАЧЫНАЕЦЦА З 15 МАЯ 1938 Г. НАСЕЛЬНІЦТВА ніжэйуказаных х домаўпраўленняў па плацях за жылплошчу ПРЫМАЦОУВАЕЦЦА ДА НАСТУПНЫХ РАЙНАС:

РАЙКАСА № 1 ПА ЧЫЧЭРЫНСКАЯ 5 (пасля імя 1 мая) — домаўпраўленні №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 і 20.	РАЙКАСА № 5 ПА МАЛОЧНАМУ ЗАВ. 4 — домаўпраўленні №№ 49, 51, 52, 53, 54, 55, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 і 115.	177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 188 і 189.
РАЙКАСА № 2 ПА СОВЕЦКАЯ 168 (Дом спецыялістаў, 9 пад'езд) — домаўпраўленні №№ 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 і 35.	РАЙКАСА № 6 ПА ВУЛ. Н. ОСТРОВСКАГА, 21 — домаўпраўленні №№ 54, 57, 63, 64, 65, 67, 73, 75, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 171, 185, 188, 187, 92 і 89.	РАЙКАСА № 9 ПА СОВЕЦКАЯ 44 — домаўпраўленні №№ 92, 93, 94, 95, 96, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228 і 229.
РАЙКАСА № 3 ПА ПРАВІЯНЦКАЯ 17 — домаўпраўленні №№ 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 і 143.	РАЙКАСА № 7 ПА ЗАМКАВАЙ 15 — домаўпраўленні №№ 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 78, 116, 117, 119 і 165.	РАЙКАСА № 10 ПА ПЛЯЦЫ ВОЛІ 12 — домаўпраўленні №№ 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 150, 155, 156, 158, 160, 161, 162, 151, 162, 153, 154 і 157.
РАЙКАСА № 4 ПА СВЯРДЛОВСКАЯ № 73 (дом. б. ЖЫКТ «Комунар светліны») — домаўпраўленні №№ 48, 50, 120, 159, 163, 164, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 280 і 281.	РАЙКАСА № 8 ПА КОМСАМОЛЬСКАЯ, 7 — домаўпраўленні №№ 83, 146, 148, 149, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176.	РАЙКАСА № 11 (пас. Комінтэрн), ФАБРЫЧНАЯ 20 — домаўпраўленні №№ 44, 45, 46 і 47.

ПЛАЦАЖЫ ЗА ЭЛЕКТРАЭНЕРГІЮ, РАДЫЁ І ТЭЛЕФОНЫ БУДУЦЬ ПРЫМАЦА ПЛЮБОЙ КАСАЙ.

ПАРАДКА АПЛАТЫ НАСТУПНЫ:

ЗА ЖЫЛПЛОШЧУ — па рахунках, якія выпісваюць і ўрачаюць жылпым домаўпраўленні ў тэрмін, устаноўлены Горадупраўленнем.

ЗА ЭЛЕКТРАЭНЕРГІЮ — па рахунках, якія выпісваюцца самімі плацельшчыкамі.

ЗА РАДЫЁ І ТЭЛЕФОНЫ — разлік праводзіцца райкасамі. Плячым прымаюцца ў тэрмін, уста-ноўлены для кожнага віду паслуг. Пасля скачэння паложаных тэрмінаў плацельшчыкі, райкасы будуць узяць пені.

УСЕ РАЙКАСЫ ПРАВОДЗЯЦЬ АПЕРАЦЫІ з 2 г. дня да 7 г. вечара.

АВ ДНІ АДКРЫЦЦА ДАДАТКОВЫХ КАС БУДУЦЬ АБВЕШЧАНА АСОБНА.